

ВІЗАВАЯ АНКЕТА ДЛЯ ЎЎЕЗДУ Ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ

VHZOŤOVĀ DOTAZNĪK PRE VSTUP DO BIELORUSKEJ REPUBLIKY

1. Прозвішча/ Priezvisko		4. Пол/ Pohlavie																	
2. Імя/ Krstné meno		<input type="checkbox"/> мужчынскі/ muž																	
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ Ďalšie mená vrátane rodného		<input type="checkbox"/> жаночы/ žena																	
5. Дата нараджэння/ Dátum narodenia		6. Месца нараджэння/ Miesto narodenia																	
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">(deň/mesiac/rok)</td> </tr> </table>										(deň/mesiac/rok)								краіна/ štát горад/ mesto, obec раён(вобласць)/ kraj	
(deň/mesiac/rok)																			
7. Цяперашняе Грамадзянства(ы)/ Aktuálne občianstvo(a)		Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), калі ласка, назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней/ Ak ste menili občianstvo(a), uveďte prosím predchádzajúce (všetky predchádzajúce) občianstvo(a)																	
.....		Дата(ы) змены грамадзянства(аў) / Dátum(y) zmeny občianstva (občianstiev)																	
8. Тып пашпарта/ Typ pasu		9. Нумар пашпарта/ Číslo pasu																	
<input type="checkbox"/> звычайны / obyčajný <input type="checkbox"/> дыпламатычны / diplomatický <input type="checkbox"/> службовы / služobný <input type="checkbox"/> іншы дакумент / iný doklad		<input type="checkbox"/> звичайны / обычный <input type="checkbox"/> дипломатический / дипломатический <input type="checkbox"/> служебный / служебный <input type="checkbox"/> иной документ / иной документ																	
.....		10. Дата выдачы/ Dátum vydania																	
.....		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">(deň/mesiac/rok)</td> </tr> </table>										(deň/mesiac/rok)							
(deň/mesiac/rok)																			
.....		11. Кім выдадзены/ Vydaný kým																	
.....		12. Тэрмін дзеяння/ Platný do																	
.....		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">(deň/mesiac/rok)</td> </tr> </table>										(deň/mesiac/rok)							
(deň/mesiac/rok)																			
13. Дзе выдадзены/ Miesto vydania																		
14. Месца працы / Pracovisko		Займаемая пасада / Funkčné zaradenie работадаўца / zamestnávateľ																	
15. Службовы адрас/ Adresa pracoviska		дом / budova č. вуліца / ulica горад (населены пункт) / mesto (obec) раён(вобласць)/ kraj краіна / štát тэлефон / č. telefónu e-mail																	
16. Тып візы/ Požadovaný typ víza		<input type="checkbox"/> транзітная / tranzitné <input type="checkbox"/> кароткачасовая / krátkodobé <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая / dlhodobé																	
.....		17. Віза / Vízum <input type="checkbox"/> групавая / skupinové <input type="checkbox"/> індывідуальная / individuálne																	
18. Колькасць уездаў/ Počet vstupov		<input type="checkbox"/> аднаразовая / jeden vstup <input type="checkbox"/> двухразовая / dva vstupy <input type="checkbox"/> шматразовая / viac vstupov																	
.....		19. Тэрмін знаходжання / Dĺžka pobytu																	
.....	 сутак / dní																	
20. Тэрмін дзеяння візы/ Doba platnosti víza		з/ od па/ do (deň/mesiac/rok) (deň/mesiac/rok)																	
21. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/ Názov inštitúcie alebo meno osoby, ktorú plánujete navštíviť																		
22. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/ Adresa inštitúcie alebo osoby, ktorú plánujete navštíviť		дом(кватэра)/ dom (byt)..... вуліца/ ulica горад (населены пункт)/ mesto (obec) раён(вобласць)/ kraj тэлефон/ č. telefónu e-mail																	
23. Адрас знаходжання ў Беларусі/ Adresa pobytu v Bielorusku		дом(кватэра)/ dom (byt)..... вуліца/ ulica горад (населены пункт)/ mesto (obec) раён(вобласць)/ kraj гасцініца / hotel																	
24. Мэта візіту (падробна) Účel pobytu (podrobne)																		
25. Дамашні адрас/ Adresa trvalého bydliska		дом(кватэра)/ dom (byt)..... вуліца/ ulica горад (населены пункт)/ mesto (obec) раён(вобласць)/ kraj Краіна / štát тэлефон/ č. telefónu e-mail																	

Фотаздымак / Foto

Úradné záznamy / Службовыя адзнакі

Дата звароту
.....

- Падставы:**
- сапраўдны пашпарт
 - візавая падтрымка
 - фінансавыя сродкі
 - страхоўка
 - інтэрв'ю

- Рашэнне по звароту:**
- станоўчае
 - адмоўнае

- Тып візы:**
- В
 - С
 - D

- Кратнасць візы:**
- 1
 - 2
 - шм

- Мэта візіту**
- без права працы па найму
 - гуманітарная
 - дыпламатычная
 - з правам працы па найму
 - наведванне месцаў пахавання
 - на сталае жыхарства
 - прыватная
 - рэлігійная дзейнасць
 - службовая
 - транзіт
 - турызм
 - у мэтах вучобы
 - удзел у спартыўных/ культурных мерапрыемствах

Сапраўдная
з.....
па.....

Віза № BLR
.....

Pozri na obrate ↓ Глядзі на адвароце

26. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь / Boli ste už niekedy v Bielorusku? <input type="checkbox"/> áno/так <input type="checkbox"/> nie/не Калі так, вызначце тэрмін, месца і мэту апошняга візіту/ Ak áno, uveďte prosím dátum, miesto a účel posledného pobytu		калі/ kedy дзе/ kde з якой мэтай/ účel pobytu																	
27. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь (на працягу бягучага году)/ Predchádzajúce pobyty v Bieloruskej republike (v priebehu tohto roka)																			
28. Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана / Bolo Vám niekedy zamietnuté vydanie víza do Bieloruska, resp. vízum bolo zrušené? <input type="checkbox"/> nie / No <input type="checkbox"/> áno / yes калі / kedy																			
29. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Boli ste niekedy počas pobytu na území Bieloruska stíhaný(á) za porušenie bieloruského zákonodarstva? <input type="checkbox"/> nie / no <input type="checkbox"/> áno / yes калі / kedy дзе / kde Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам / Kladná odpoveď na túto otázku neznamená zamietnutie víza, avšak v tomto prípade Vaša osobná prítomnosť za účelom pohovoru s konzulárnym pracovníkom je žiadúca																			
30. Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны / Boli ste niekedy vyhostený(á) z nejakej krajiny? <input type="checkbox"/> nie / no <input type="checkbox"/> áno / yes		калі / kedy з якой краіны / z akého štátu																	
31. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь / Predpokladaný dopravný prostriedok pri vstupe do Bieloruskej republiky		32. Маршрут руху/ Smer pohybu																	
33. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Prostriedky pre zabezpečenie pobytu na území Bieloruskej republiky <input type="checkbox"/> наяўныя сродкі / hotovosť <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі / kreditné karty <input type="checkbox"/> дарожныя чэкі / cestovné šeky <input type="checkbox"/> білеты / lístky <input type="checkbox"/> пражыванне / ubytovanie		34. Медыцынская страхавая арганізацыя/ Zdravotná poisťovňa нумар страхавога поліса / číslo poistnej zmluvy тэрмін дзеяння страхавога поліса / Platnosť poistnej zmluvy																	
35. Сямейнае становішча/ Rodinný stav <input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе/ ženatý (vydatá) <input type="checkbox"/> разведзены(а)/ rozvedený(á) <input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе/ slobodný(á) <input type="checkbox"/> удавец (удава)/ vdovec (vdova)																			
36. Фамілія мужа(жонкі)/ Priezvisko manžela (manželky)		37. Дзявочая фамілія мужа(жонкі)/ Rodné meno manžely (manžela)																	
38. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/ Krstné meno, resp. ďalšie mená manžela(manželky)		39. Грамадзянства мужа(жонкі)/ Štátna príslušnosť manžela (manželky)																	
		40. Дата нараджэння мужа(жонкі)/ Dátum narodenia manžela (manželky) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">(deň/mesiac/rok)</td> </tr> </table>										(deň/mesiac/rok)							
(deň/mesiac/rok)																			
		41. Месца нараджэння мужа (жонкі)/ Miesto narodenia manžela (manželky)																	
42. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/ Ak s Vami cestujú nepĺnoleté deti, ktoré sú zapísané do Vášho pasu, vyplňte prosím tabuľku																			
прозвішча/ priezvisko	імя/ krstné meno	дата і месца нараджэння/ datum a miesto narodenia																	
43. Дэкларацыя: я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./																			
Prehlásenie: týmto prehlasujem, že všetky informácie uvedené v danom dotazníku sú presné a pravdivé. Uvedomujem si, že podanie nepravdivých údajov alebo odmietnutie predložiť požadované doklady môže spôsobiť zamietnutie vstupu do Bieloruskej republiky. Som poučený(á) o tom, že v prípade, ak tieto informácie budú uznané za nepravdivé, vízum môže byť kedykoľvek zrušené. Zaväzujem sa ihneď po príchode do Bieloruskej republiky prihlásiť sa za zákonom stanovených podmienok a opustiť územie Bieloruskej republiky ešte pred vypršaním víza.																			
44. Асабісты подпіс / Vlastnoručný podpis		45. Дата запаўнення / Dátum vyplnenia dotazníka																	